

ЗАЦВЯРДЖАЮ  
 Дырэктар дзяржаўнай  
 установы адукацыі  
 «Піццкая сярэдняя школа»  
 \_\_\_\_\_ Л.І.Зізюк  
 30.08.2025

**ГРАФІК**  
**правядзення факультатыўных заняткаў**  
**на 1 паўгоддзе 2025/2026 нав.года**

№	Назва заняткаў	кл ас	К-ць вуч.	Графік работы		Прозвішча настаўніка
				дзень тыдня	час	
1	“Асновы моўнай культуры”	1	4	панядзелак	12.40 – 13.15	Кандраценка А.П.
2	“Матэматычная вясёлка”	1	5	серада	12.40 – 13.15	Кандраценка А.П.
3	“Гуляем у футбол”	1	7	аўторак	12.40 – 13.15	Шпалак Г.А.
4	“Гуляем у футбол”	2	8	аўторак	14.00 -14.45	Шпалак Г.А.
5	“Сем Я”	2	4	панядзелак	13.00-13.45	Новік Т.В.
6	“Матэматычная вясёлка”	2	3	серада	13.00-13.45	Новік Т.В.
7	“Путешествие в мир сказки»	3	4	аўторак	14.00 -14.45	Драйгал Н.Ф.
8	“Вытокі роднай мовы”	3	5	чацвер	14.00 -14.45	Драйгал Н.Ф.
9	“Путешествие в мир сказки»	4	4	чацвер	14.00 -14.45	Астаф’ева Н.А.
10	“Вытокі роднай мовы”	4	4	аўторак	14.00 -14.45	Астаф’ева Н.А.
11	“Кладовая слов русскаго языка”	5	4	аўторак	14.00 -14.45	Зубрыцкая Т.А.
12	“Основы финансовой грамотности ”	6	3	чацвер	15.00 – 15.45	Сігай М.С.
13	Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов	6	3	серада	15.00 – 15.45	Зубрыцкая Т.А.
14	“Пропильная резьба и выжигание по древесине”	6	4	серада	14.00 – 14.45	Зубар В.В.
15	“Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма”	6	4	панядзелак	15.00 – 15.45	Бандарэнка М.М.
16	“Домашняя мастерская”	7	4	субота	10.00 – 10.45	Зубар В.В.
17	“Коммуникативная грамматика”	7	3	пятніца	16.00 -16.45	Грамовіч Н.А.
18	“От значения к написанию”	8	3	аўторак	16.50 – 17.35	Сілівонца Л.А.
19	“Складаны сказ без складанасці”	9	4	серада	16.50 – 17.35	Бандарэнка Н.Д.
20	Секреты синтаксиса и пунктуации	9	4	аўторак	16.00 – 16.45	Сілівонца Л.А.
21	“Абагульняючы факультатыўны курс па вучэбнаму прадмету “Матэматыка”	9	4	аўторак	16.50 – 17.35	Каралёва Г.М.
22	“Вялікая Айчынная вайна савецкага народа(у кантэксце Другой сусветнай вайны)”	9	6	серада	15.00 -15.45	Харытоненка Ю.І.
23	“Практыкум па арфаграфіі беларускай мовы”	11	3	Панядзелак	16.10 – 16.55	Бандарэнка Н.Д.

Намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці

А.У.Зубар